

# XVI Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні перанесеныя на лістапад

22.04.2020 00:38

Аўтар: Вікторыя Целяшук

Грамадства, Рэлігія

XVI Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, прымеркаваныя да 500-годдзя заснавання Жыровіцкага манастыра і бібліятэкі, плануецца правесці ў Мінску 26—27 лістапада. Першапачатковы форум меў адбыцца яшчэ ў сярэдзіне мая, аднак у сувязі з пандэміяй каранавіруса ў свеце арганізатары — Міністэрства культуры і Нацыянальная бібліятэка Беларусі — перанеслі меркаваныя даты мерапрыемства на восень.

Як рассказала «Звяздзе» **загадчык сектара навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Таццяна Сапега**, Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, што аб'ядноўваюць даследчыкаў і спецыялістаў, якія займаюцца вывучэннем і папулярызацыяй кніжнай культуры, ужо даўно сталі адным з найважнейшых мерапрыемстваў у навуковым і культурным жыцці краіны. На сёння для ўдзелу ў канферэнцыі зарэгістраваліся каля 100 чалавек — гэта даследчыкі з Беларусі, Польшчы, Літвы, Украіны, Расіі, а таксама з Францыі. Сярод тэм, якія збираюцца абмяркоўваць спецыялісты падчас чытання, — роля манастыроў як цэнтраў кніжнай культуры і асобна гісторыя, сучасны стан і перспектывы кніжнага збору Жыровіцкага манастыра; гістарычныя кніжныя калекцыі і бібліографічны ўлік кніжных помнікаў у нашай краіне; рукапісная кніжнасць Беларусі, развіццё айчынных тыпаграфій на працягу XVI—XVIII стагоддзяў; мастацкае афармленне рукапісных і друкаваных кніг; кніга ў сучасным сацыякультурным і інфармацыйным асяродку; роля асобы ў стварэнні і развіцці беларускага кнігазнаўства.

Каб далучыцца да ўдзельнікаў канферэнцыі, неабходна прайсці папярэднюю рэгістрацыю на партале бібліятэкі nlb.by — яна адкрытая дагэтуль. А вось прыём матэрыялаў, якія трапяць у выніковы зборнік форума, ужо завершаны; арганізатары атрымалі больш за 50 арыгінальных артыкулаў навуковага і прыкладнога характару. «Безумоўна, канферэнцыя дасцьмагчымасць агучыць шматлікія навуковыя адкрыцці, якія датычацца гісторыі і культуры Жыровіцаў, а таксама ўнікальной нацыянальнай святыні — абраза Жыровіцкай Маці Божай», — зазначае Таццяна Сапега. Дарэчы, нягледзячы на перанос міжнароднай навуковай канферэнцыі, арганізатары прынялі рашэнне падрыхтаваць і выдаць зборнік артыкулаў да 20 мая — цэнтральныя даты ўрачыстасцяў, калі штогод адзначаецца Дзень памяці Жыровіцкай Божай Маці. Зборнік стане значным навуковым і культурным унёскам да святкавання 550-годдзя здабыцца цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці і 500-годдзя з дня заснавання Свята-Успенскага Жыровіцкага мужчынскага манастыра.

Якія адкрыцці анансавалі ўдзельнікі будучых кнігазнаўчых чытанняў? Напрыклад, кандыдат філалагічных навук Сяргей Гаранін, намеснік дырэктара Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вывучаў старажытныя паданні па пісьмовых крыніцах. На працягу старажытнага перыяду гісторыі ў Жыровіцкім манастыры склалася мноства паданняў пра цуды, што адбыліся ад абраза Жыровіцкай Маці Божай. Гэтыя паданні ўяўляюць сабою асаблівы жанр старажытнабеларускай літаратуры, не даследаваны да цяперашняга часу. Навуковец сцвярджае, што стварэнне апавяданняў пра цуды ў Жыровіцкім манастыры не спынілася пасля завяршэння старажытнай эпохі гісторыі, а працягвалася ў XIX, XX стагоддзях і адбываецца ў наш час. А навуковы супрацоўнік Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый імя Ф. Р. Шклярава Галіна Нячаева даследавала рукапісы канца XVII — пачатку XVIII стагоддзя ў бібліятэках Масквы і Санкт-Пецярбурга і выявіла там матэрыялы па гісторыі Жыровіцкага абраза: тэксты, гравюры і мініяцюры з яго выявай. Навуковы супрацоўнік Інстытута рукапісу Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя У. І. Вярнадскага кандыдат гістарычных навук Таццяна Дабранская займаецца пільным вывучэннем вядомага рукапіснага беларускага помніка XVII ст. — Ірмалагіена (Жыровіцкага). Даследчыца крытычна перагледзела звесткі апісаннію і плануе падзяліцца з удзельнікамі міжнародных кнігазнаўчых чытанняў новымі вынікамі датавання рукапісу.

## Тым часам

Адмыслова да юбілею Свята-Успенскі Жыровіцкі манастыр пашырыў сваю прысутнасць у інтэрнэт-прасторы і запусціў афіцыйны YouTube-канал «Да 500-годдзя Жыровіцкага манастыра». На сёння тут змешчаны інфармацыйныя сюжэты пра падрыхтоўку да ўрачыстасцяў, відеафільмы пра гісторыю абіцелі, Мінскай духоўнай семінары і іх сучаснае жыццё, а таксама расказы пра святы і богаслужэнні, інтэрв'ю з насельнікамі манастыра, відэапаштоўкі з прыгожымі краявідамі Жыровіцаў.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК

Загаловак у газеце: Пяць стагоддзяў духоўнасці

Наві

08:09  
красаві

21:25  
прымер  
Вяліка

20:43  
пасажы  
Рэспуб

19:11  
інтэрн  
спекта

18:32  
дарож  
супра

18:14  
мэты с

17:31

Іншы

Каля д  
свет да

Белару  
карани

«Што г  
жыве»

Спявак  
цярпен

Час чы